



*Людміла СІЛЬНОВА*

## ЗНАХОДКА НА БІБЛІЯТЭЧНАЙ ПАЛІЦЫ

**Р**эдкае ў сучаснай гутарковай мове слова «экслібрис», здаецца, азначае нешта старадаўняе, тое, што было раней (накшталт «эксплібрис», «эксплібріс», «эксплібріс»). На самай справе экслібрис — гэта кніжны знак, ярлык, які наклеіваецца на ўнутраны бок вокладкі ці пераплёта (на форзацы) кнігі і паказвае, каму яна належыць. *Ex libris* па-лацінску азначае «з кнігі».

Першыя друкаваныя экслібрисы з'явіліся ў Германіі з узінкненнем самога кнігадрукавання. Як і засцёжкі на кнігах, яны выконвалі ахоўную ролю, працавалі на карысць свайго гаспадара. А гаспадар большай часткай быў заможным, прынамсі, нябедным чалавекам.

На Беларусі першыя экслібрисы началі з'яўляцца ў XVII стагоддзі. Гэта экслібрисы бібліятэк магнатаў Радзівілаў і Сапегаў. Але ў цэлым гісторыя данесла да нас вельмі мала прыкладаў беларускага старадаўняга экслібриса...

І вось — нечаканая знаходка! У фондах аддзела беларускай літаратуры Нацыянальнай бібліятэкі была знайдзена рэдкая кніга на беларускай мове, тытульны аркуш якой аформлены па-руску: Орловскі І.Д. «Белорусские народные рассказы» (Полоцк, 1908). На яе форзацы быў наклеены прыгожы мастацкі экслібрис.

Ён уяўляе сабой белы прастакутнік, на якім размешчаны малюнак. Колер фарбы — гарчычны (мастакі называюць яго «залацістая охра»). На малюнку выяўляюцца кніжныя паліцы ці шафы, пасярэдзіне якой вольна стаяць сем кніг і паперы. Зверху звісае сурвэтка з элементамі арнаменту, як на слуцкіх паясах XVII–XIX стагоддзяў, у авалах — два «букеты» з васількоў. (Памятаце, у Максіма Багдановіча: «І тчэ, забыўшияся, рука, / Заміж персідскага узору, / Цвяток радзімы васілька?») Магчыма, гэта не сурвэтка, а выцінанка, папяровы падзор на паліцы — традыцыйная аздоба інтэр'ера народнага жыцця ў беларусаў пачатку XX стагоддзя. У ніжній частцы экслібриса пустая кніжная паліца, заткненая павузіннем, і ініцыялі «В.Л.». Над левай ножкай шафы размешчаны знак №, над правай — пусты прастакутнічак для лічбаў.

Хто ж гэты В.Л.? Кому раней належала книга? Ёсьць меркаванне, што гэты экслібрис — адзін з першых менавіта беларускіх дарэвалюцыйных экслібрисаў, а В. Л. — Вацлаў Ластоўскі, «неадменны сакратар Адраджэння». Вось некалькі аргументаў у доказ.

У рэдкім выданні Аляксея Шлюбскага «Exlibris'ы А. Тычыны» (Мн., 1928), падрыхтаваным калісці Беларускім таварыствам бібліяфілаў, у прадмове да выяўленчага раду ёсьць такія радкі: «Беларускі экслібрис зарадзіўся ў дарэвалюцыйны час. Нам вядомая наступныя exlibris'ы гэтае пары: <...> 3) знак беларускага грамадскага дзеяча і вучонага В. Ластоўскага 1912 г. — паліца з кніжкамі і ініцыяламі «В.Л. ...» (Усяго Шлюбскі падае ў пераліку толькі чатыры экслібрисы, а прозвішчы іх выкананія не згадвае).

На тытульным аркушы кнігі В. Арлоўскага стаіць штамп: «NAŠA NIWA» / belaruskaja gazeta / Wilna, Wilenskaja wulka № 20 / (roh Nowaj)» А, як вядома, у 1912 годзе В. Ластоўскі якраз жыў у Вільні, дзе працаў рэдакцыйным сакратаром «Нашай Нівы», вёў аддзел бібліографіі, а пазней — загадваў першай беларускай кнігарні ў Вільні.

Экслібрис з'яўляецца мастацкім адлюстраваннем погляду самога Вацлава Ластоўскага. У 1910 годзе ён выдаў «Кароткую гісторыю Беларусі» — сваю першую навуковую працу, у якой пісаў: «Гісторыя — гэта фундамент, на якім будзе ўзведзена жыццё народа». Гэта была наогул першая кніга па гісторыі Беларусі на беларускай мове. Ластоўскі быў зачынальнікам вядомай дыскусіі аб эстэтычнай пазіцыі пісьменніка, заклікаў майстроў слова апяваць найперш «красу жыцця і прыроды», «сплачваць доўг» народу. Здаецца, што менавіта гэтая ідэі былі закладзены невядомым мастаком у алегарычную, філасофскую кампазіцыю гэтага экслібриса. («узыходжанне», «лесвіца», «тры прыступкі часу» як вектар развіцця чалавечага мыслення, духу). Верхняя частка экслібриса паказвае, што ўладальнік бібліятэкі лічыў галоўнай нацыянальную тэматыку, а не класавую ці вайсковую. Менавіта гэтай харктарыстыцы адпавядае асоба Вацлава Ластоўскага.

Што тычыцца выкананіцы экслібриса, то многае гаворыць за тое, што ім мог быць зямляк В. Ластоўскага Язэп Драздовіч, які ў тых гадах таксама супрацоўнічаў з «Нашай Нівой» і меў вельмі блізкія з В. Ластоўскім погляды на нацыянальную гісторыю, культуру і жыццё народа. «Светы пісьменніка і мастака, — зазначае пра Ластоўскага і Драздовіча даследчык Ю. Пациопа, — настолькі духоўна падобныя, што творы аднаго маглі бі стаць ілюстрацыяй да твораў другога». Але меркаванне пра аўтарства Драздовіча пакуль што застаецца версіяй...

Заслугоўвае таксама ўвагі і асоба аўтара кнігі, якою зацікавіўся Вацлав Ластоўскі. Восіп Арлоўскі — пісьменнік канца XIX — пачатку XX стагоддзя, як мяркуеца, паўпісьменны селянін з Віцебшчыны, які выдаў толькі адну гэту кнігу. Яе змест складаюць побытавыя замалёўкі, вершаваныя алавяданні і драматычныя абразкі, падобныя да этнаграфічных записаў. Вядомы этнограф Яфім Карскі пісаў пра яго: «Нельга адмовіць аўтару ў веданні мясцовага жыцця, нораваў і ў назіральнасці: дзе-нідзе ён нават закранае філасофскія пытанні». Менавіта гэтай асаблівасцю творчасці, а таксама геаграфічнай блізкасцю месцаў нараджэння, цікавасцю да слоўнай народнай творчасці, натуральным светадучваннем Восіп Арлоўскі як аўтар і асоба быў цікавы для В. Ластоўскага.

Пакуль у Нацыянальнай бібліятэцы выяўлена толькі адна кніга з экслібрисам Вацлава Ластоўскага. Тым не менш, мы ўпэўненыя, што яе вялікія фонды хаваюць яшчэ шмат падобных знаходак — фрагментаў бібліятэкі вядомых дзеячаў беларускай гісторыі, навукі і мастацтва: Браніслава Эпімаха-Шыпілы, Уладзіміра Пічэты, Міколы Каспяровіча і многіх-многіх іншых. Экслібрисы, пячаткі, асабістыя роспісы на кнігах раз-пораз сведчаць пра гэта... Беларускі Шэрлак Холмс, адгукніся нам!